

Пратэст маладога беларускага пісьменьніка

Шчыміць наша сэрца.

Дзясяткі... Соткі... не, яшчэ не на горла... Панскія вантробы гумаляставыя... Расьцягваюцца, разбухаюць яны. Мала, мала... Ужо ванітуе, ужо прадсьмяротнымі сударгамі–корчамі дрыгае белапанскі здыхляціна „ожэлак“... А ўсё мала, а ўсё мала... Жэрці, жэрці... хлопае сваімі падгніўшымі крыльлямі. Тысячаў, тысячаў... за-грабай, задзірай — носіцца жудасна–съмяротны яго рогат над прасторамі Беларусі. Драцянковымі кіпцюрамі ўшпільваецца абжора белая ў цела беларускага рабочага, селяніна, інтэлігента, белар[ускай] працоўн[ай] моладзі. Гэта там. Гэта толькі за некалькі дзясяткаў вёрст ад нас. Гэта толькі за чырвонаю палоскай пламенна–чырвоных штандараў. Гэта там выскаляеца агідным съмехам съмерці панская „дэмагратычнасць“ да беларускай культуры, да беларускага працоўнага люду. Але ёсіму ёсьць мера і час. Яшчэ значны сінякі–пісягі і на нашым целе. Яшчэ чуваець боль ад панскіх кіпцюроў. Яшчэ ня змыты сълед панская рыганьня і тут, у нас, на нашых нівах–прасторах. Але абжыраўся й ванітаваў „ожэл“ тут, абжарэцца і лопне ён там.

Лопне жывот капіталізму. На ўсей кулі зямельнай, дзе хвалююцца дымна–хмарныя стужкі, ён лопне. Брынчаць дарогі ўжо бурай, гамоніць ужо гулка лес. Будзе навальніца, і сонца новае, чырвонае зайграе ў відрах і над палямі, і дубровамі, і лугамі. І „мы“ магутнае, працоўнае на съвеце ўсенькім закрасуе. Нам сонца съвеціць тут. Мы лечым раны векавыя. Мы съветлыя прасторныя харомы тут узводзім. Але шчыміць сэрца наша, шчыміць тэй пякучаю болью, з якою разъдзірае Ваша цела, таварышы, панскі „ожэл“ там, на заходнебеларускіх загонах, як і інша–панскія гіцлі пад заходнім небам. І мы пратэстуем. Пратэстуем супроць разьюшанай панская „дэмагратычнасці“ — гэтага асколка сусъветнага фашызму і клічам Вас, беларускае сялянства, моладзь, на наш шлях, на шлях рэвалюцыйных бур і віхроў. Поруч з польскім пралетарыятам у братэрскім абдымку вылушчвайцеся з кіпцяў каначага „ожэлка“. І мы з вамі. Зарукаі таму наш съветлы Май.

1923